


Гоман

«За вольную ды незалежную Беларусь!»

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЭТА



№ 1
ліпень—
жнівень
1990

копіт 20 кап.

У нумары: «Купальска ночка маленка»— водсьвет купальскага вогнішча; «Попел і дыямэнт»— мінуўшчына і будучыня бабруйскага касьцёла — 2-я стар.; «Бёлы Бераг — Бераг Съмерці?» экалагічныя нататкі пра будаўніцтва на левабярэжжы — 4-5-я стар.; «Наша кроніка»; «Архіў «Гомана»: «Нахим Абрам, трубочист пожарной команды...» — 7-8-я стар.; «Гісторычныя актуаліі»: «Сучасныя ідэолёгічныя кірункі сярод моладзі» — «Шлях моладзі»; Вільня, 1938 г.



Беларускі гісторыка-асветніцкі клуб «Гоман» зьбіраецца штосуботы, а 17-й гадзіне ў памяшканні гарадзкога дома культуры (вул. Камсамольская, 53).

Г О М А Н

МАЛІТВЫ

ЗНАК КРЫЖА СЬЯТОГА

У імя Айца і сына і Духа Съятога.
Амін.

МАЛІТВА ГАСПОДНЯ

Ойча наш, каторы ёсьць у небе,
съятым будзь імя Тваё, прыйдзі вала-
дарства Тваё, будзь воля Твая як
у небе, так і на зямлі; хлеба нашага
штодзённага дай нам сёння; і адпус-
ці нам грахі нашы, як і мы адпуска-
ем вінаватым нашым; і
ня ўводзь нас у спакусу, але — збаў-
нас ад злога. Амін.

АНЕЛЬСКАЕ ПРЫВІТАНЬНЕ

Вітай, Марыя, поўная ласкі, Гос-
пад з табою, блаславёная ты між
жанчынамі, і блаславёны плод улонь-
ня твойго. Езус. Съяцая Марыя,
Маці Божая, маліся за нас грэшных
цяпер і ў хвіліну съмерці нашай.
Амін.


РАНІШНЯЯ

Да цябе, Уладыка, Чалавека-
любца, ад сну ўстаўши, прыбягаю і
за справы Твае прымаюся па міла-
сэрдзю Твайму і малюся Табе: дапа-
мажы мне ва ўсякі час і ва ўсякай
справе й захавай мяне ад усякага
злога ўчынку ѹ д'ябальскае спакусы,
і ўсякага добра прамысліцель і па-
дацель, на Цябе ўся надзея мая ѹ
Табе хвалу ўзнашу цяпер і заўсёды
у вякі вечныя. Амін.

АПОСТАЛЬСКИ СКЛАД ВЕРЫ

Веру ѹ бога Айца Усемагутнага,
Тварца неба і зямлі; і ѹ Езуса Хрыс-
та. Сына Яго адзінага, Господа наша-
га, які пачаты быў ад Духа Съятога,
нарадзіўся зь Дзевы Марыі; замуча-
ны пры Понціем Пілаце, памёр і быў
пахаваны; зышоў у пекла, трэцяга
дня ўстаў зь мёртвых; узышоў на
неба, дзе сядзіць па правай руці Ай-
ца Усемагутнага; адтуль прыйдзе су-
дзіць жывых і памёршых. Веру ѹ
Духа Съятога, Съяты Каталіцкі
касьцёл, лучнасць съвятых адпуш-
чэнне грахоў, зь мёртвых устань-
не жыцьцё вечнае. Амін.

Слава Айцу і Сыну, і Съятому
Духу, як было спрадвеку, цяпер і
заўсёды і на вякі вечныя. Амін.
Божа, будзь спагадлівы мне грэш-
наму.



Найстаржытнейшае, найадметнейшае, майдзівосьнейшае і найпрыгажейшае ва ўсім славянстве сьвята Купальля пад рознымі найменьнямі знаёма ды шануема бадай што ва ўсіх народаў індаэўрапейскіе супольнасьці.

Сягаючы сваімі гістарычнымі каранямі ў тых часы, калі кожная зьява прыроды, увесь наважолны свет уяўляўся чалавеку жывым і адуюленым калі лясы, вадёры, рэкі, нават камяні пры дарозе мелі кожны сваю душу, свой харктар і свае імёны, купальскае сьвята даносіць нам дзівосны ўзор творчага асэнсаванья наважолнага асяродзьдзя, асэнсаванья глыбока філасофскага і на дзвіва ўніверсальнага, у якім атрымала сваё адлюстраванье літаральна ўсё: і сам чалавек, і будова далёкага космасу.

КУПАЛЬСКА НОЧКА МАЛЕНЬКА

Увесь унутраны лад рытм жыцця беларуса-земляроба заходзіўся тады ў чароўнай паэтычнай гармоніі з усім наўкол, гучай ва ўнісон з прыродай, ёй падпарадкоўваўся і ёю апекаваўся. І чамусьці хочацца верыць: то быў час шчасливайшы для беларусаў.

Трэба сказаць перадусім, што Купальле займуе асобае пачэснае месца сярод усіх астатніх сьвятаў календарна-агранага цыклу. Бо насампраўдзе, дзень гэтых, а дакладней купальская ноч, што сьвятковалася за пяць дзён да Пятра, калі на поле выходзіў першы касец, быў той восьцю, якая разъмякоўвала этапы цяжкай працы земляроба. Пасля Пятра пачыналася жніво, і прырода як бы аддзячвала селяніна за ягоную працу.

Аднак гэтым утылітарным сэнсам далёка не вычэрпваецца зъмест Купальля. Простая і адначасна вытанчаная філасофія яго ахоплівае такія глыбіні, які і для нас сёняшніх застаюцца таямніцай. Зусім не выпадкова сьвяткованье Купальля (з 23 на 24 чэрвеня) прыпадае на дзень летняга сонцестояння, астронамічны момант, калі сонца займае найвышэйшую кропку на небасхіле. Паводле народных паданьняў мае яно ў гэтых час цудадзейную моц. Апроч таго і ўся прырода набывае чароўную ўласцівасці. На досьвітку, пасля купальскае ночы рэкі зъязоўць не звычайнім прывідным сьвятлом, дрэвы ў лесе могуць хадзіць і размаўляць між сабой, сонца ўзыходзіць іграючы, круцячыся, раса на лузе набывае лекавыя, гаючыя якасці. І канечне ж, нельга тутака не згадаць чароўную папараць-кветку, якая стала сімвалам Купальля, і якая паводле паданьняў зацвітае менавіта ў Купальскую ночь. Кажуць той, хто нойдзе яе, набудзе дар разумець

мову звяроў і птушак, стане відущым, яму адкрыюцца схаваныя зямлямі скарбы.

Традыцыі Купальля разнастайныя, гэтаксама як і варыянты самога сьвята. Але ёсьць і нязменныя, агульныя для розных рэгіёнаў элементы, такія, напрыклад, як купальскае вогнішча...

...Рыхтуюць вогнішча яшчэ з раніцы. У той час, як дзяўчата на лузе зъбіраюць краскі для купальскіх вянкоў, сьвятаянскія зёлкі для аздаблення хаты, хлопцы на адкрытым высокім мейсцы (поляне, лузе) усталёўваюць высокі шост-апрышча з прымацаваным уверсе драўляным колам. Унізе, на зямлі, складваюцца ўласна вогнішча, для якога загадзя па ўсёй вёсцы зъбіраюць старыя, непрыдатныя, адслужыўшыя сваё рэчы, атопкі і съмецьце.

Права запаліць вогнішча ад сонечнага агню, які здабываецца абавязкова трэннем, належыць абраціць ўсёй грамадой дзяўчыне — Купалінцы, або хлопцу — Купалішу, якія і становяцца галоўнымі героямі сьвята да саме раніцы...

І вось, калі пільна прыгледзеца, адкінуўшы стэрэатыпны ўяўленыні пра забітага, усім эксплуатуемага мужыка, можна ўбачыць за паэтычнай купальскай сімволікай злучаны ў адно неба і зямлі, і чалавека на гэтай зямлі, чалавека, які адчувае сваю еднасць з зямлём і небам. Няспынае ж кола карагоду, ці не падобнае яно да бясконцага кругазвароту жыцця, асьветленага сонцамі веры — съвятлом купальскага вогнішча?

Мінала ноч, на працягу якой не згасалі паходні, не змаўкалі купальскія песні, у якіх свая сімволіка, свая глыбокая філасофія. Між людзей наслісія здані чарцей і ведзьмакоў, бо і для нячыстай сілы Купальская ноч — ноч асаблівая. Не здарма ў вёсках на купальле замыкалі ў хлявах скачіну, коні не пускалі ў поле, каб уберагчы ад шкоды.

Пабраўшыся за руکі хлопцы з дзяўчатамі скакалі праз вагонь. І вагонь гэтых, запалены ад сонца, быў на прости — ачышчальны. Яшчэ і дагэтуль багата ў якіх мяйсцох Беларусі йснует звычай прыносіць да купальскага вогнішча кашулі хворых дзяцей. Маляркі верылі, што тады яны абавязкова мусіць ачуняць.

Шмат яшчэ можна згадаць купальскіх паданьняў, якія ў чарговы раз прыходжу да высновы, што народная філасофія, тысячагадовая спадчына беларускага народа ёсьць непараўнальная больш дасканальным інструментам пазнаньня сvetu ад нашага плыткага «матэ

працяг на 8-й бачыне

Попел і дыямэнт

НАУРАД ці варта каго пераконваць, што гісторыя духоўнага жыцця Бабруйска — гэта значайнай часткай гісторыі так званых «культурных» збудаваньняў, адны з якіх перабудаваныя цудам захаваліся да нашага часу, другія незваротна сканалі ў нябыт. Сьведчанье пра тое, што жыццё гэтае да самага апошняга часу было актыўным, знаходзім у архіўных дакументах. Яшчэ ў трыццатых гадох нашага стагодзьдзя горад меў 5 цэркви, адзін праваслаўны сабор, 32 сінагогі, адзін каталіцкі касцёл.

Вось менавіта з нагоды нядауніх урачыстасцяў — адкрыцця касцёлу і аднаўлення ў ім набажэнстваў — мне і хацелася б расказаць сёлетое пра падзеі, што ўсяму папярэднічалі.


Відаць, ужо толькі старэнкія баўлькі ведаюць яго як храм. Людзі маладзейшага веку хутчэй згадваюць клуб будаўнічага трэста № 22. Між тым, касцёлу яшчэ адносна пашэнціла, калі згадаць дапрыкладу лёс Мікалаеўскага сабору, цэрква Пятроўскай, Святадухаўскай, Івана-Прэцечанскай, Казанскай, Мікалаеўскай.

Дагэтуль дакладна ня вызначаны год збудаваньня касцёлу, пры чым некаторыя крыніцы ўказваюць сярэдзіну XVII ст., а менавіта 1676 год. Штопраўда, звесткі гэтыя пакуль нічым не падцверджаны. Так ці інайчай, але гэты перыяд жыцця касцёлу покі надзейна схаваны ад дасьледчыкаў покрывам часу.


Першая навальніца над касцельным шпілем гримнула ў 20-х гадох, з прыходам на Беларусь бальшавіцкае ўлады: былі зрэвізованы ды нацыяналізаваны два прыкасьцельныя дамкі (плебанія), дзе жыў ксёндз ды касцельны стараста.

Далей—болей, у 1935 г. пастановай невядомага, але безумоўна рэвалюцыйнага воргана ўлады, касцёл быў зачынены, а прыход разагнаны. Бадай, тады ж на Бабруйшчыне зъяўляеца таямнічая постаць упаў-
(Працяг на 6-й бачыне).





„...До основанья...“ а зачём?



Я нарадзіўся ў далёкім цяпер 68-м. Што я ведаю, што магу я ведаць пра той час. Краіна стрымгaloў ірвалася да зор, зъяўляліся новыя героі з мужнімі тварамі першапраходцаў. Усе хлотыкі без выключэння марылі стаць Гагарынамі і Цітовымі, дзяўчынкі называлі Валянцінамі.

Ведаю яшчэ, што менавіта ў 68-м узарвалі стары касьцёл на Кастрычніцкай.. Так, так, гэта зусім непараўнальная маштабы, але..

Гляджу старыя паваенныя фотакарткі. Горад на іх яшчэ пераважна аднапавярховы, драўляны. Дзіўна, але гэта нараджае пачуцце жайкай шчымлівай настальгічнай праўніцыяльнасці. Ен знаёмы і не знаёмы. Шмат якія будынкі зынклі назаўсёды, іх мейсца занялі новыя, сучасныя. Натуральны, здавалася б, працэс.

Двадцатціпяціміяртровы хрыжасты гатычнага стылю шпіль са званіця ўзыяўляў над пляцнікамі стрэхамі схаваных у засені садоў хатак, што абступалі касьцёл. Наводзілі толькі пачыналася будаўніцтва гарадзкой гасцініцы і жылых дамоў — панэльных пяціпавярховікаў, пасля трапіла празваных у народзе «хрушчобамі».

Касьцёл, які ніяк ня

ўпісваўся ў «архітэктурную» канцепцыю перамогшага сацыялізму, вырашана было.. абыглавіць, што і зрабілі ў хуткім часе. Званіца, съятнутая трасамі, зачэпленымі за магутныя трактары, разబілася на буйныя кавалкі аб вулічны брук касьцёльнай браму заклалі цэглай, старадаўнія фрэскі замазалі зялёной алейнай фарбай, загарадзіўшы рэлігійную сутнасць пабудовы шэрым маналітам будаўнічага трэста. Каб запэўніць сябе і астатніх у вернасці клясавым прынцыпам, перад уваходам узгрувасцілі атлетычную посташь гегемона з закасанымі рукавамі і шыроўнымі даланямі. Гатовымі што да працы, што да абароны.

Не марнуючы часу, службоўцы аблымілі ўлазіны, касьцёл вельмі натуральна пераўясобіўся ў клуб а гегемонаву галаву любавалі галубы. Так і жылі. У касьцёле, даруйце, цяпер ужо ў клубе па вечарах маладыя будаўнікі ладзілі танцы, пазней дыскатэкі, выступалі з гучнымі прамовамі на кумачовыя съяты. Замінала толькі гучнае рэха, якое доўга лунала пад зводчатай столлю, нібыто запамінаючы кожнае слова. Занадта ўжо высокай, відно, прыйшла ся стромкая столь для нібога-ні героя — простага савецкага чалавека.

Наўрад ці варта вінаваціць гэтых людзей, дакараць бяздухонасцю. Дый хто яны, як ні мы самі, нашыя бацькі. Нават і зараз нехта жахнеца: «Касьцёл разбурылі..», а хтосьці паправіць: «культурную ўстанову» ды прыядзе яшчэ барадатую цытату пра тое, што рэлігія — опіум для народа». Я ж дадам, не яны першыя. Згадаем купальню-басейн у Мікалаеўскім Саборы, сталоўку ў Белай Царкве. Балазе яшчэ, што ў касьцёле размясьцілі клуб, а не грамадзкую прыбіральню.

Для царквы, для рэлігіі ўвогуле кожны чалавек быў носьбітам вышэйшае ідэі, боскага пачатку. Кожны індывідуальна, паасобку адчуваў сваю лучнасць з Богам, праз яго з усім Чалавечтвам. Ен жа, вышэйшы Айцец даў людзям праз свайго сына высокія маральныя і духоўныя ўстаноўкі, якімі тыя мусілі кіравацца ў жыцці. Вось чаму на працягу стагодзьдзяў рэлігія, царква была асяродкам духоўнасці чалавека, гарантый маралі чалавечага грамадзтва. Усе нашыя «агульначалавечыя каштоўнасці», брак якіх мы так востра адчуваем зараз — яны адтуль, ад запаветаў Хрыстовых, і ніякай «штучнавынаходжанай «маралью будаўніка камунізму» іх замяніць нельга.

І толькі дзяржаўнаму ладу, які ставіць інтарэ-

сы дзяржавы вышэй інтэрэсаў чалавека-адзінкі, гэта не патрэбна, як, зрешты не патрэбна яму і аддухойленая асоба. Уніфікаваны мураш ва ўзорным мурашніку — вось ягоны ідэал.

Ці ж варта нам, мурашам, пазбаўленым духоўнасці, агульначалавече маралі, нацыянальнае культуры, нарачаць на жорсткасць збудаванага намі ж ладу, на дэвальвацыю чалавечага жыцця, на жахлівы рост злачынасці, калі разам з касьцёламі, цэрквамі, сінагогамі мы ўзарвалі і сваю будучыню.

Пра што лепш за ўсё думаецца перад тварам Вечнага? Магчыма, пра адноснасць часу і быцця.. Тады сама па сабе паўстает аксіёма: усё сутнае адносна. Адносна між сабой і ў стасунках з Абсалютам, які ізноў жа ці існуе..

Адносны эпохі і цывілізацыі, войны і катаклізмы, нешта доўжыцца стагодзьдзі, іншае мінае праз дзесяткі год, штосьці ўзынімаецца і лопаецца, як мыльны пузырь.

Як цяжка нам зараз праз сэм дзесяткай няспынага руху да ідэалу, усьведамляць сябе, сваё жыццё вынікамі няўдалага эксперименту, пабудаванага цалкам на штучных долях ахопленага фантастычнымі ідэямі хлапчука.

Самы час задумацца: ці маєм мы права на такія эксперименты?




Да вас съпяшаеца „Кур'ер“

Кагадзе бабруйскія нефармалы справілі сваё невялічкае съята — выйшаў першы нумар незалежнае газеты «Бабруйскі Кур'ер».

Значыцца, ёсьць першы блін, і аўтараў можна вішаваць. Для тых, хто яшчэ не набыў і на чытаў, раю нашукаць на людных мейсцах ягоных распаўсюджвалінікаў.

Адметна, што маленькі (у 1/4 камуністаўскага формата «Кур'ер» не абыйшлі сваёй увагай «вялікая» архівічнай прэса ды ідэалагічны аддзел ГК КПБ. Што ж, я б ганарыўся на мейсцы аўтараў ды падзякаў за такую кваліфікаваную рэклamu.

І калі новаяўлённы нумар «Кур'ера» стракаціць памылкамі (арфаграфічнымі і фактычнымі) хутчай з-за



БЕЛЫ БЕРАГ—БЕРАГ СЪМЕРЦІ?

ЧАЛАВЕК і прырода. Зусім яшчэ нядаўна словазлучэнне гэтае здавалася звыклым і бяскryўдным, у якім першая частка бэзумоўна пераважала і падпарадкоўвала сабе другую.

Але падмінаючы пад сябе прыроду, чалавек зачята рубіў нават не асобную галіну, але самое дрэва, з кораня якога ўзрос і ён сам, ставячы пад сумніў сваё існаванье як біялагічнага віда.

Ці варта зьдзіўляцца, што прырода не захацела жыць па прыдуманых для яе законах, якімі б «ізмамі» іх не аздаблялі. Адзіны і галоўнейшы ейны закон дзейнічае няўхільна: слабая, няжыццяздольная істота мусіць загінуць — закон натуральнага адбору.

Існуе між тым адна досьць распаўсюджаная памылка, паводле якое экалагічныя законы дзейнічаюць нібы толькі ў глобальных маштабах. Съпецыялісты-экологі аднак выдзяляюць лакальныя, рознамаштабныя экасістэмы, адносна самастойныя і ў той жа час цесна злучаныя паміж сабой. У якасці гэткае сістэмы можна разглядаць як прыродны комплекс вялікага рэгіёна, так і асобнага лясно-га масіва, ракі, возера, супольнасць прыродных фактараў такога горада як наш.

Парушэнне аднаго ці некалькіх гэтых фактараў непазьбежна вядзе да глубокіх непрадказальных зменаў як унутры сістэмы, так і звонку — у памежных прыродных комплексах. Менавіта так можа стацца, калі будзе парушаны і без таго хісткі і нетрывалы парытэт адносінаў чалавека і прыроды ў нашым горадзе і навакольлі.

Блізка чатырох гадоў таму пачалося будаўніцтва буйнога жыльёвага масіва на левабярэжжы Бярэзіны — у пойме ракі. І хоць праблема гэтай — недахоп жыльля для 250-тысячнага насельніцтва Бабруйска і, натуральна неабходнасць яго будаваць надзвычай важная і патрабуе неадкладнага вырашэння, разам з тым нельга не прыслухацца да думкі съпецыяліста-эколага.

Так, гэта чамусьці ўжо стала нормай — вырашыць нашы праблемы за кошт прыроды. Я маю на ўвазе будаўніцтва жылога мікра-раёна на левым беразе ракі Бярэзіна.

Галоўныя аргументы на карысьць будаўніцтва — тое, што гораду неабходна развівацца, і што адзінае для гэтага месца — «пустуючая» пойма.

Але пры гэтым чамусьці ні 10-зь лішнім гадоў таму (калі разшэнне аб будаўніцтве толькі прымалася), ні зараз ніхто не разглядае самага галоўнага аргумента супроць — гэта магчымасць парушэння і без таго хісткага экалагічнага стану рэгіёна.

Трэба зразумець нарэшце, што прырода — гэта адзіная жывая сістэма з гістарычна склаўшыміся сувязямі, парушэнне якіх вядзе да непрадказальных зменаў у сівеце. Прычым, трэба ўлічваць, гэтая сістэма вельмі інэртная, таму да пэўнае мяжы яна можа вытрымліваць нашыя разбуральныя дзеянні без якіх-небудзь моцных зменаў, але за гэтай мяжой пад будуць развівацца па прынцыпе сънежнае лавіны.

Рака зь яе поймай, як і ўсе ў прыродзе знаходзіцца ў цеснай сувязі з прылягаючымі тэрыторыямі. Ствараючы свой мікроклімат, выконваючы ролю своеасаблівага фільтра, яна аздараўляльна ўпłyвае на горад.

Пойма Бярэзіны харектарызуецца вялікай разгалінаванасцю. Менеца вялікая колькасць старых рэчышчаў. Чаргаваныне паніжэнняў з грудамі, дзе растуць такія каштоўныя пароды, як дуб, ліпа, ясень, ігруша, рознастайныя кустоўнікі, утварае непаўторны, вельмі прыгожы ландшафт.

На гэтай тэрыторыі багаты расціліны сьвет, шмат прадстаўнікоў якога занесены ў Чырвоныя кнігі СССР і БССР (касач сібірскі, губатка полая, ятрышнік плямісты, гарлачык белы, палушнік азёрны) ды шмат іншых).

Трэба сказаць яшчэ, што пойма для ракі — гэта своеасаблівия лёгкія, якія дзякуючы насычанасці вільгацію, падтрымліваюць яе поўнаводнасць. І наадварот: ці ж не таму штогод наша Бярэзіна робіцца ўсё болей плыткай, што большасць заліўных лугуў па берагах асушены і ўзара-

ны.

Не так даўно на гэтай тэрыторыі знайдзены археалагічны матэр'ялы эпохі бронзы (сярэдзіна другога тысячагодзьдзя да нашай эры), а таксама часу Кіеўская Русі ды позняга сярэднявечча. Помнік прадстаўляе надзвычайную на-вуковую каштоўнасць і знаходзіцца ў стады выяўлення.

Нагадаю яшчэ, што якраз супроць плануемага аб'екта знаходзіцца санаторый імя Леніна, дзе адпачываючы і лечацца людзі з усяго Саюзу.

Усё вышэйпералічанае, мяркую, гаворыць аб тым, што гэта тэрыторыя — унікальны прыродны аб'ект, які павінен быць узяты пад ахову і выкарыстоўвацца ў рэкрэацыйных мэтах.

Нажаль, памыляюцца тыя, хто лічыць, што коштам зыншчэння гэтага кавалка жывое прыроды можна будзе вырашыць усе нашыя вялікія жыльлёвія праблемы. Як відно ўжо зараз плануемы мікрараён апыненца ў экалагічна небяспечным месцы. З паўднёвага ўсходу ён будзе шчыльна прымыкаць да съметніка прымесловых адыхадаў гідролізага, ды гарбарнага заводаў, бытых палёў фільтрацыі; з паўночнага захада стане на шляху перавало-дающих вятроў, што нясуць брудныя выкіды шматлікіх прадпрыемстваў правабярэжжа (ЦЭЦ-2, гідролізны завод, гарбарны камбінат, ВА «Бабруйскдрафт», ВА «Беларусьгуматэхніка», ВА «Бабруйскшына»).

Мяркую таксама, што плануемае будаўніцтва недастаткова аргументавана і з эканамічнага боку. Толькі на вытарфоўку і намыўку пяску, пракладку інжэнэрных камунікацый паводле самых сціплых падлікаў спатрэбіца блізка 150 мільёнаў рублёў. Нязылічоныя страты гораду мусіць несыці і ад вялікай расцягнутасці транспартнае сеткі.


Акрамя таго экстэртыяльнае ўзбуйненне горада прывядзе да паглыблення дыспрапорцыі развиціця рэспублікі. (Ужо сёня мы живем у сітуацыі, калі 11 буйнейшых гарадоў сканцэнтравалі больш за 60% усяго насельніцтва Беларусі). І гэта далёка не натуральны працэс бо прымесловасць рэспублікі развівалася без уліку мясцовых рэсурсаў сырэвіны і працоўнае сілы. За ўсе гады «урбанізацыі» асноўны прырост гарадскога насельніцтва адбываўся за кошт уцекачоў з вёскі. Дбаючы аб хлебе надзённым, працягваць такую палітыку прынамсі нелагічна.

Застаўся галоўны і даволі моцны аргумент прыхільнікаў будаўніцтва: гораду больш німа куды развівацца. На сёняшні дзень гэта праўда — Бабруйск амаль з усіх бакоў закальцаваны вайсковымі часткамі, замест таго, каб

ПРАЦЯГ НА 8-Й БАЧ.

ГОМАН





Наша

КРОНІКА

Зямля малілася: «Вады!»
— А мы маўчалі...

Зямля шаптала: «Цішыні!»
— А мы крычалі...

Зямля стагнала: «Цеплыні!»
— Мы рагаталі...

Зямля заплакала съязьмі
— Мы не зважалі...

Зямля гібела з кожным днём
— А мы іграли...

Зямля іскрылася агнём
— А мы съпявалі...

Зямля пажарам занялася
— Мы танцавалі...

Зямля ад бураў аж трашчала
— Мы моцна спалі...

Зямля з апошніх сіл трывала
— А мы драмалі...

Зямля крывёю набрыняла
— А мы ляжалі...

Зямля на золку памірала
— Мы спачывалі...

Зямля ў апошні раз зяхнула
— Мы не ўставалі...


Зямля памерла, сонца зьнікла
— Мы задрыжалі...

«Зямля! Ачніся! Сонца, выдзі!»
— Мы закрычалі...

Зямля ляжала нерухома
— А мы прасілі...

Зямля на гэта ж не зважала
— Мы ж так малілі...

Аляксей НЕНАДАВЕЦ.



ГОМАН

● 18 сакавіка сёлета на ўстаноўчым сходзе ў памяшканьні гарадзко-га Дома культуры быў створаны Беларускі гісторыка-культурны клуб. «Гурток па інтарэсах» — так пазначана ў гарвыканкамаўскіх рэгістрацыйных паперах. Па сутнасьці ж гэта — новае і першае ў Бабруйску добраахвотнае аб'яднанье нацыянальна съведамай моладзі, якое ставіць перад сабою за мэту адраджэнне нацыянальнае культуры, мовы, абрачная, зъбражэнне гістарычнае спадчыны.

Па аблеркаваныні прыняты Статут і Програма. Новая суполка атрымала гучнае найменыне «Гоман». Разглядаецца пытаныне аб уступленыні «Гомана» у Таварыства беларускай мовы ім. Ф. Скарыны.

«Беларусь — бязъядзернай зонай!»
ды інш.

Вынікам гэтае акцыі на, думку многіх, стала яднанье людзей перад тварам агульнага гора, прасвятле-не і ачышчэнне чалавечых душ.

(Паводле А. Анішына).

● Першай грамадзкай акцыяй но-вастворанага гісторыка-культурнага клуба стала пасадка дрэваў 25. III. сёл. у гонар 72-е гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

Маладыя бярозкі і дубочки ўпры-гожылі сквер ля гарадзкога тэатра. Такім чынам гоманаўцы ўшанавалі памяць сладкіх дзеячоў беларускага Рэнэсансу, закатаваных у сталінскіх лягерох і вязніцах, ды яшчэ раз на-гадалі людзям, што ідэя Волі і Не-



● 26 красавіка сёл. А 19-й вечара пад бел-чырвона-белымі і дзяржаўнымі сцягамі з чорнымі жалобнымі стужкамі на ўз্বярэжжы Бярозы адбылася грамадзянская паніхіда, з'ар-ганізаваная адразу трывма «нефар-мальнымі» арганізацыямі: Беларускім гісторыка-культурным клубам «Гоман» гарадзкім клубам выбар-шчыкаў, Саюзам «Чарнобыль».

Нягледзячы на халодны даждж і шэрае з самае раніцы неба, сабралося блізка 200 чалавек. З прамовамі выступілі прадстаўнікі суполак-арганізатарапаў, народны дэпутат гарадзкога савета, першы сакратар ГК КПБ.

Прысутныя ў жалобнай цішыні, расколатай чатырмай ўдарамі звона, ушанавалі памяць бязъявінных ахвя-раў Чарнобыльскае катастроfy.

Айцец Тэадор прачытаў урачыс-тую казань па бязъявінных пакутні-ках. Гарэлі сувечкі, маліліся людзі, імжэу дробны самотны дожджык. Хлопцы з «Гомана» трымалі самароб-ныя плакаты: «Не дамо ўзарваць нашу будучыню! Беларусь — не ядзерны палігон! Генералы прэч!»;

залежнасьці Беларускага гаспадарст-ва няўміручая.


На мейсцы пасадкі была ўсталява-на памятная шыльда.

● Гоманаўцы былі дужа усьцеша-нья, даведаўшыся, што пастановай гарвыканкама будынак касцёла сьв. Станіслава (вул. Каstryчніцкая, 113), які з 1968 г. дасюль належалі будаўнічаму трэсту № 22 і выконав-ролю... клуба, нарэшце на пачатку гэтага года перададзены вернікам.

У вольны ад працы і вучобы час сябры суполкі правялі некалькі та-лок у касцёле. Разам з новымі са-праўднымі гаспадарамі прыбралі і выносілі съмецьце, аблуплівалі са съценаў старую фарбу, тынковалі, бялілі, за што прыдбалі шчырую па-дзяку вернікам і сякія-такія дарункі, для нас надзвычай каштоўныя.

Рэстаўрацыя касцёла працягваецца. Мы запрашаем усіх ахвочных ды неабыянавых спрычыніцца з намі, каб дапамагчы ў гэтай добрай спра-ве.

Фота Мірана Клімовіча.



Гісторычныя актуаліі

Сучасныя і дзэлёгічныя кірункі сярод моладзі

постаць упаўнаважанага па спра-
вах рэлігійных культав пры Саве-
це Міністраў ССРУ, у абавязкі
якога ўваходзіла пільна сачыць
за дзенасцю рэлігійных суполак
ды абышын. Менавіта паводле ма-
тэр'ялаў ягоных справаздач сваім
вышэйшим ворганам мы і маем
сёньня магчымасць часткова ад-
навіць ход падзеяў.

Такім чынам, па закрыцці ў
1935-м да 1941-га касцёл стаяў
пусты. 28 чэрвеня 1941 г. Баб-
руйск акупіраваны нямецка-фа-
шысцкімі войскамі. Сярод акупан-
таў была відаць і пэўная частка
палякаў-каталікоў. І касцёл ізноў
пачынае дзейнічаць. Роўна праз
тры гады і адзін дзень горад быў
вызвалены Савецкай Арміяй і
лад касцёльнімі зводамі ізноў
надоўга ўсталёвалася цішыня.

Пастановай Бабруйскага аблвы-
канкома № 434 ад 3 чэрвеня
1946 «як нядзеючы з 44-га года»,
будынак касцёла быў перададзен
у часовае карыстаньне аблас-
ному гісторыка-краязнаўчаму му-
зею бяз права капітальнага пера-
абсталівання. Рашэнніе гэтае,
як вялося, было зацверджана СМ
ССРУ.

У галодныя паваенныя часы ў
гарадскім бюджэце праста не ха-
лала грошай на перабудову і пры-
стасаванье будынку для патрэб
гарадской гаспадаркі. Парадаксаль-
на, але гэта адцягнула ягонае
зынішчэнне больш як на 20 га-
доў.

Як ні дзіўна, але дагэтуль ня-
энтэдзена адпаведная пастанова
выканкама, згодна якое касцёл
быў перададзены пад клуб буд-
трэста. Магчыма, яе праста не іс-
навала, што далёка не было ў тых
часах выключэннем.

Далейшая сумная гісторыя бы-
лога касцёла, цяперашняга клуба
збольшага вядома. У 1968 г. у
пусты зачынены касцёл прыйшлі
рабочыя з кувадламі, падагналі
магутныя трактары...

Дасюль, пералічваючы гісторыч-
ныя падзеі, я меў на ўвазе лёс
уласна самога каталіцкага хра-
ма. Гісторыя каталіцтва на Баб-
руйшчыне, аднак, ня з'ім пачы-
налася, не магла яна і скончыцца
зъ ягоным зруйнаваннем.

Яшчэ 24-га сакавіка 1947 г. та-
гачасны ўпаўнаважаны па спра-
вах рэлігійных культав па Баб-
руйскай вобласці Харамецкі ат-
рымаў заяву ад веруючых-каталі-
коў з просьбай аб адкрыцці касцёла
і перадачы прыходу двух жы-
лых дамоў побач, пра якія тутака
ужо згадвалася, аб чым і запісаў
у інфармацыйнай справаздачы
«наверх».

Цікава, што менавіта ў гэты
час у «інфармацыйх» Харамецкага
сустракаем мы згадку пра цікавую
асобу — ксяндза Малыніча,
біскупа Беларусі, які жывучы ў
Слуцку, часцяком наяджаў у
Бабруйск. Аповяд пра яго — на-
перадзе, у будучых выпусках «Го-
мана».

Мінай час, міналіся хмары і
ўлады. Заставалася нязменным

Ня так яшчэ даўно найбольш ціка-
вым пытаннем сярод думаючых мол-
адзі быў камунізм.

Новы гэты палітычны і грамадзкі
кірунак, як ведама, імкненца скаса-
ваць усе сацыяльныя клясы, зраў-
няць усіх людзей і зъяніць сучасны
лад шляхам рэвалюцыі.

Камунізм адкідае прыватную ўлас-
насць, галоўнай асновай жыцця
уважае супольнасць маёмысці і
працы і супольнасць спажыцця
вытворчаных супольнай працы пра-
ductaў. Адначасова камунізм адкі-
дае ўсякую рэлігію і сямейнае
жыццё ў дасюлешнім разуменіи,
даючы свабоду мужчыне і жанчыне
ня толькі ў выхаджанні (жаніцьбе),
але і ў разыходжанні (разводах).

Вялікую пры тым увагу зварочва-
юць камуністы на ўзгадаваньне мол-
адзі ў духу матэрыялістычным, бя-
ручы апеку над ёй у свае руکі, а
адсоўваючы ўплывы сям'і, бацькоў.
Тэарэтычна ў камунізме адкідаецца
ўсякі нацыяналізм, дазваляеца ад-
нак кожнаму народу развіваць сваё
жыццё ў рамках свае нацыянальнае
культуры, але толькі паводле формы,
а не паводле зъместу.

Такі камуністычны съветапагляд
шмат кіму падабаўся, і шмат хто
думаў аб яго рэалізацыі.

Прыглядаючыся да жыцця ў б.
царскай Расейскай імперыі, дзе пасъ-
ля рэвалюцыі 1917 г. камуністы ўзялі¹
ўладу ў свае руکі, стварылі вялікі
Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэ-
спублік і пачалі сілай уводзіць камунізм
у жыццё. Адразу ўсё ішло
тут туга, але на апраўданьне былі
слова: «гэта пачаткі». Тым часам,
«чым далей у лес, тым болей дрэ-
ваў». І на колькі нам ведама, камуністы
у ССРУ ня толькі ня выра-
шылі праблему эканамічных, кляса-
вых, нацыянальных і культурных
так, каб з гэтага былі задаволены
жыхары, але стварылі такія цяжкія
жыццёўыя абставіны, што кожны,
хто можа пратастуе супроць іх.

Праўда, зыністожылі яны клясу
буржуяў, але нарасла новая вышэй-
шая, упрывileяваная кляса камуніс-
тычных камісараў і агулам камуні-
стаў, каторыя, будучы ў меншас-
ці, ня ліцаца з большасцю некамуні-
стаў (безпартыйных), а як дыкта-
тары, маючы аружную сілу, робяць
тое, што хочуць. Калектыўныя гас-
падаркі — калгасы, бюракрація за-
водзяць эканамічнае жыццё ў ту-

пік: не памагаюць у гэтым і безка-
нечны зъмены і «чыстыкі». Замест
рэлігіі сілай уводзіца бязбожніцтва
Нацыянальнае пытанье зводзіца да
таго, што ўсё расейскае гэта корань,
а іншыя нацыянальнасць толькі
відрасьлі. А знача «все ручы соль-
ются в руском море». І ўжо на Бе-
ларусі і на Украіне, і ў інш. нера-
сейскіх савецкіх рэспубліках, у
школах існуе абавязковое наўчанье
расейскіх мов. Нацыянальна-
адраджэнцкая памінельні Беларусаў
і Украінцаў і інш. праследующа.
Словам, варочающа царска-расей-
скія часы.

Гэткія прайавы і весткі аб іх ро-
бяць камунізм непапулярным. Затое
шырыца папулярнасць фашизму
розных колераў, якія сваёй таңты-
кай, падыходам, способамі вельмі па-
добных да камунізму, аднак най-
больш яму варожыя.

Фашисты, падобна як і камуністы
заводзяць свае парадкі шляхам
дыктатуры і фізічнае сілы Яны про-
ціў поўнае свабоды чалавека-адзін-
кі, на першы ж плян высунуты ў
іх кліч «усё для гаспадарства і для
народу». Гэта ж вядзе да тоталіта-
рызму, г. зн. да такога палітычнага
рэжыму, калі гаспадаром усяго ёсьць
гаспадарства (дзяржава — Рэд.) —
нават асабістae волі, думкі, веры і
шчасьця чалавека. Пры тым кожны
фашист свой народ, сваю нацыю
уважае найбольш вартаснай, вялікай
і славнай, іншыя ж, асабліва слабей-
шыя нацыі стараеща ён задушыць
сілай, асыміляваць і падпрацаваць
свайму самалюбству і выгодзе. Для
фашистаў найпершай меркай вар-
тасці народу ёсьць фізічная сіла.
Ясна, што такі съветапагляд, такая
ідэолёгія разбуджае ў людзей незда-
ровыя зъяўрыныя апэтыты да вечнае
барацьбы і вядзе да інволынцтва.
З матэрыялістычнымі кірункамі ка-
мунізму і фашизму, якія вядуць
жыццё ў паганства і аграпічваюць
волю чалавека, змагающа перадусім
хрысьціянства і дэмакрацыя

Я. Н.
«Шлях моладзі» 25
1938 г. Вільня.

* Газета «Шлях моладзі», адну з
публікаций, якое мы прыводзім вы-
шэй выдавалася ў Вільні на працягу
дзесяці гадоў (1928—1938). Ініцыяла-
мі «Я. Н.» меў звычай падпісвацца
як рэдактар Язэп Найдзюк

адно — чалавечая вера ў вышэй-
шую еднасць з Богам. Рознымі
шляхамі, але ўсе мы паступова
прыходзім да простага разуменія,
што Бог у душы — ня ёсьць
зло, але зло ёсьць — адсутнасць
Бога.

З такімі думкамі я прыйшоў
7 ліпеня пад зводчатую касцель-
ную столю. Прыйшоў, каб разам
зъ людзямі падзяліць іхнью ра-
дасць. Праз амаль пяцьдзесят
гадоў пакут і забыцця тутака
ізноў загучала слова боскае.


Гучала ўрачыстая літургія, з

пранікнёй казанью выступіў
новы біскуп Беларусі Тадэвуш
Кандрусеўіч. Галоўны сэнс ягонае
прамовы ў тым, што праз гады
варожасці і паніверкі грамадства
зноў мусіць вярнуцца да духоўных
жаролаў хрысьціянства, да ма-
ральных першаасноў — запаветаў
Христовых.

Ксяндзом у зноўадчынені кась-
цёл прызначаны пан Анжэй
Шчэнсны.

Зычым жа шаноўнаму съятару
ды ягонай пастве дабра і спакою,

Г. О. М. А. Н.



Архів „Гомана“

Перед читателем — документ из раскрытих только что архивов. Два листка с грифом «секретно» проливают свет на действительную, а не декларированную государственную политику в отношении свободы совести вообще и в отношении к иудаизму, к евреям в частности.

Не слишком грамотный И. О. уполномоченного, получив «ценные указания» от полуграмотного уполномоченного рангом повыше, на хоряром канцеляристе докладывает наверх, что эти евреи («мужского пола в возрасте от... и до...»), несмотря на «ряд лекций на антирелигиозные темы» собираются таки и проводят свои «молитвенные собрания». Все это знакомо, до боли знакомо, сейчас уже куда более отчетливо и ясно знакомо нам.

Нахим Абрам, трубочист пожарной команды

Не хочу извергать громы и молнии на головы уласевичей, божинских и иже с ними. Дело не в них. Поражает другое. Пятьдесят первый год. Жив Сталин. Идет кампания по борьбе с «бездонными космополитами» (читай — евреями). Потоплен в крови Антифашистский еврейский комитет, зверски убит Михоэлс. В Бобруйске в шести местах около двухсот человек (а, может, еще не всех Божинский высследил?) собрались вместе, чтобы отметить еврейские религиозные праздники. Я думаю, они понимали, что это им грозит, по меньшей мере, крупными не приятностями. И все же они отметили эти праздники, отметили, несмотря даже на вызовы в «организации местной власти». Они праздновали так же, как праздновали их предки на протяжении последних двух тысяч лет, несмотря на все гонения, унижения, подчас смертельную опасность, которые выпадали на их долю. Они позволили себе даже «националистическое заявление!». Как будто не знал назойливый стукач, что последняя, построенная на скучные послевоенные деньги синагога (ныне — городской архив по ул. Пушкина) была реквизирована городскими властями осенью 1948-го?

Перечитайте эти строки. Пусть всплынут из небытия Абраиль (Эфроим?) Гершаль, Израиль Садовский, раввин Шалыш Иосида и Наим Абрам(?), трубочист пожарной команды... Они стоят того.

Илья РОДОВ,
председатель клуба еврейской
культуры им. Менделе Мойхера-
Сфорима.

СЕКРЕТНО

Экз № 3
уполномоченному Совета по
делам религиозных культов
при СМ СССР по Бобруйской
области тов. БОЖИНСКОМУ
15 сентября 1951 г.
Исх. № 31с.

В текущем году осенние еврейские праздники начинаются 30 сентября вечером и закончатся 23 октября, а именно: «Рож-Гэнон» (новый) год будет праздноваться 1 и 22 октября, «Иом-Кипур» (Судный день) — 10 и 11 сентября, «Сухот» (кущи-кучи) — 15-16 октября, но в виде полуправдника продолжается до 23 октября и закончается «Симхайсторим».*

Сообщая об этом, я прошу вас принять меры к выявлению в области еврейских религиозных групп, собирающихся явочным порядком (миньянов)** и к прекращению деятельности этих групп.

В обязательном порядке к 5 ноября с. г. представьте исчерпывающую информацию об оживлении религиозного движения среди еврейского населения области, о деятельности «миньянов» и мероприятиях местных руководящих партийных и советских органов по усилению культурно-массовых мероприятий, направленный на усиление культурно-массовой и политической работы среди населения и лично Ваших мер по предотвращению деятельности «миньянов».

Схемой для вашей докладной записи могут служить вопросы, поставленные в нашем письме от 5 сентября 1950 г. № 48с, с которым вам следует ознакомиться повторно до наступления праздников.

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по БССР
подпись (К. УЛАСЕВИЧ).

Уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по БССР тов. УЛАСЕВИЧУ К. А.

На Ваш № 31-с от 15 сентября 1951 года сообщаю, что с получением указанного письма мной при содействии местных органов власти, было организовано наблюдение с целью установления мест сборов еврейского населения для проведения молитвенных собраний. Было установлено что даже до начала еврейских религиозных праздников (Судного дня) среди верующих евреев было оживление и активизация их деятельности.

До начала еврейских религиозных праздников мной были установлены места сборов для проведения молитвенных собраний, а также руководители этих групп:

а) по гор. Бобруйску проходили сборы в шести местах:

1. по ул. Комсомольской, д. 65, владелец дома Гах П. И.. В этом доме собиралось от 50 до 60 человек верующих евреев мужского пола, в возрасте преимущественно от 40 до 70 лет. Руководил этой группой Садовский Израиль Фитилиевич.

2. По ул. Пушкинской, дом 223. В этом доме собиралась группа верующих евреев в количестве 25-30 человек мужского пола, в возрасте преимущественно от 40 до 70 лет. Руководил этой группой владелец дома Шустеров Мовша Янкелевич.

3. По ул. 1-я линия, № 8. Группа собиралась до 30 человек верующих мужчин в возрасте от 40 до 60 лет, руководил этой группой владелец дома Черняк

Бениамин Залмович. (или Залманович? — ред.).

4. По ул. Энгельса в доме гр. Хаймович А. Собиралась группа верующих евреев в количестве до 50 человек мужского пола, в возрасте от 40 до 70 лет. В эту группу был приглашен кантор-раввин Шалыш Иосида, который проживает в гор. Бобруйске. Верующими этой группы был организован сбор денег для оплаты кантору. Было собрано 500 рублей. Кантору за три вечера, проведенные им в октябре месяце в этой группе былоплачено 500 руб.

5. По ул. Комсомольской, д. № 16 владелец дома Хейман Беруль. Группа верующих евреев в количестве до 50 человек мужского пола, в возрасте от 40 до 60 лет. Руководили этой группой Хейман Б. и Наим Абрам последний работает трубочистом в городской пожарной команде.

6. По ул. Энгельса, дом № 8. Владелец дома Кустанович П. Х. В этом доме собиралась группа до 20 человек мужчин, в возрасте также от 40 до 60 лет. Руководил этой группой Хаймович Гирш Абрамович.

Мной лично были предупреждены руководители перечисленных групп, что они нарушают закон о сборе молитвенных собраний и было предложено прекратить дальнейшие сборы. Органами местной власти были вызваны владельцы указанных домов, которым было запрещено предоставлять свои дома для проведения молитвенных собраний.

Партийными и культурно-просветительными органами было организовано и проведено ряд лекций на антирелигиозные темы. Большинство групп верующих евреев прекратили свои сборы в указанных местах. Однако не смотря на ряд проведенных мероприятий, о которых я выше указываю, отдельные группы проводили свои сборы в... в силу чего мной был поставлен вопрос перед Бобруйским горисполкомом о принятии мер к категорическому запрещению сборов и предоставления владельцами своих домов под молитвенные собрания. Бобруйским горисполкомом снова были приглашены владельцы указанных домов и руководители групп, которые дали подпись не проводить больше своих молитвенных собраний.

Считаю необходимым указать на такой факт, что при моей беседе с верующими евреями 27-го октября 1951 года в доме № 65 по ул. Комсомольской, когда они собирались для проведения молитвенного собрания, было националистическое проявление со стороны руководителей этой группы Садовского И. Я. и Гершель А. Ф., а также других верующих, которые выкрикивали, «что русским и белорусам у нас (в г. Бобруйске) привилегия, им разрешено молиться в церкви и молитвенных домах, а на нас — евреев — гонение, нам не разрешаете, нашу синагогу закрыли» и т. д.

Мной было разъяснено им существующее положение о регистрации в законном порядке церквей и молитвенных домов, а также предложено немедленно прекратить свое собрание и покинуть здание, что ими и было сделано.

Фактов нарушения трудовой дисциплины служащими предприятий и учреждений, а также посещение молитвенных собраний коммунистами, комсомольцами и школьниками мной не установлено.

О Ваших замечаниях по моей информации прошу сообщить мне.

И. О. Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Бобруйской области.

(М. БОЖИНСКИЙ).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Речь идет о следующих праздниках:

— Рош га-шана (древнеевр.: глава года) — Новый год по еврейскому календарю;

— Иом-кипур (древнеевр.: день искупления) — Судный день, время поста и искупления грехов;

— Сункот (слав. -кущи; древнеевр.: шалаши) — древнейший земледель-

ческий праздник, описанный в Торе (пятикнижии Моисеевом) — Втор. XVI, 13—14; Лев.; XXIII, 39—43;

— Тимхат-Тора (древнеевр.: радость Торы) — праздник Торы (в христианской традиции — Ветхий завет);

2. Миньян (древнеевр.: счет) — группа из десяти евреев, составляющая необходимый кворум для общественной молитвы или совершения других религиозных обрядов.



На пачатку было слова

Эх, скручу я дудку!
Такое зайдраю,
Што ўсім будзе чутка
Ад краю да краю!

Ф. БАГУШЭВІЧ.

Дзецикі! Панове, грамадзяне, товариши!

Рабочыя, сяляне, навукоўцы, настаўнікі, студэнты, шаноўныя партыйныя ды савецкія кіраўнікі!

Мы—«Гоман». Незалежная самвыдаўская газэта і беларуская гісторыка-асьветніцкая суполка адна-часна. Мы згуртаваліся, каб супольна, грамадою, з вашай чыннай дапамогай распачаць сяўбу на ніве беларускае нацыянальнае культуры, каб паклascьці працяг той святой барацьбе за волю ды незалежнасць Бацькаўшчыны, дзеля якое ахвяравалі свае жыцьці лепшыя ейныя сыны.

«За вольную ды незалежную Беларусь!» — гэта наш дэвіз і наш маніхвэст. «Гоман» цвёрда стаіць на пазыцыях дэмакраты, сформуляваных у міжнародных пагадненіях, рашуча выступае за прывядзеніе ў адпаведнасць зь імі саюзнай ды рэспубліканскай Канстытуцыі.

Усведамляючы сябе суполкай гісторыка-асьветніцкай, «Гоман» абвяшчае гэты кірунак дзейнасці прыярытэтным для сваіх сяброў і друкаванага органа. Разам з тым мы добра разумеем, што займаючыся асьветай, натуральна немагчыма абмінуць пытаньняў палітычных, дыў унікаць іх мы не зьбіраемся, таму значная частка матэр'ялаў «Гомана» прыпадаць якраз на гэты тэмат.

«Гоман» выступае за широкі плуралізм думак і гатовыя прадставіць свае старонкі самым розным аўтарам, адно захоўваючы пры гэтым за сабой права рэдакцыйнага каментару.

«Гоман» абяцае широкую падтрымку ды маральну дапамогу ўсім нацыянальна-культурным згуртаваніям усіх прадстаўнікоў нацыянальных меншасціяў Беларусі, бо лічыць, што развіцьцё карэннае нацыі немажліва без развіцьця іншанаціональных культур, гістарычна злучаных з Беларусью.

Такім чынам «Гоман» запрашае да супрацоўніцтва ўсіх, каму неабыякавы лёс Бацькаўшчыны, чые сэрцы яшчэ не памерлі для Беларусі.

Божа, блаславі Беларусь!

ГОМАНАЎЦЫ.

ДА ВАС СПЯШАЕЦЦА «КУР'ЕР»

працяг з 3-й бач.
маладосці аўтараў ды сям-там простай недасвідчанасці, шаноўны загадчык ідэялагічнага адзьдзела робіць іх съядома, яб сказаў нават прафэсійна. Мішаючы ў адно і якімускія непісменныя лістоўкі, і саматужны антысацыялістычны плакат п. Альховіка, 1, на-рэшце. «Бабруйскі Кур'ер», ён намагаецца давесці, што гэта зьяви аднагопарадку, «у якіх усё з пачатку да канца — хлусня і паклён».

Знаёмая песня! Напалохаць людзей «нацыянальной аблежаванасцю, канфрантацыяй паміж лю-

дзмі розных нацыянальнасцей, поглядаў і грамадскай прыналежнасці...», чарговы раз спекульнуць той крывёй, «якая пралілася і працягвае ліцца на глебе міжнаціональных і сацыяльных канфліктаў...» — і гатовы вобраз экстрэмістаў, сеючых насенне хлусні і нянявісці».

Да гонару маладых аўтараў «Кур'ера» да людзей яны выйшли з адкрытым тварам, цвёрда абвясьціўшы сваё крэда антыкамунізму. Шаноўны загадчык ідэялагічнага адзьдзела ня можа ня ведаць на-колькі гэты лозунг папулярны сёньня. Наш аглядальнік

Купальска начка маленька

працяг з 2-й бач.
рыялістичнага мысленія.
Вядучы размову пра Купальле, нельга не сказаць хоць колькі слоў і пра святочнае купальскае адзеньне, хоць і гэта — вялізны, глыбокі тэматычны пласт дасюль не атрымаўшы свайго дасьледчыка. Справа ў тым, што купальскія ка-шулі, дзяўчыя сукні, іхная арна-ментыка пры ўсёй стракатасці і разнастайных строяў на ёсьць праста дэкорам, упрыгожаныем. Кожны элемент вышыўкі мае свой сэнс, сваё значэнне, сваё пэўнае мейсца, нібы тая літара ў слове. Зрэшты, гэта і ёсьць слова, слова і сказы. Словы матчыных замоў, што шаптала яна вышываючы си-ну кашулю, слова патаемых дзя-воцкіх мараў аб хуткім шчаслівым шлюбе...

Галоўная купальскія колеры — чырвоны на белым. Ці ж выпадкова? Ці выпадкова пры тым, што белы ёсьць сымболем космасу, чырвоны — сымболем агню, ча-лавечага пачатку? І калі вагонь ёсьць прыявай жыцьця ў прасторы, а чалавек зь ягонымі думкамі і пачуцьцямі — жыцьця на зямлі, то значыць чалавек і вагонь у нечым паняцьці тоесныя.

... Між тым паволі бралася на съветлае. На золку купаліся ў ра-се ці ў рацэ, гэта мусіла спры-яць вечнай маладосці і здароўю. Мінula купальская нача, нач таям-ніцы і кахан'ня, нач варажбы, нач чароўнае папараць-кветкі. Дне-лася, наставаў Янаў дзень.

Алесь ЛЕС.

БЕЛЫ БЕРАГ — БЕРАГ СЪМЕРЦІ?

працяг з 4-й бач.
мець зялёную ахоўную зону гора-ду з такою прамысловасцю.

Думаю, тутака саме месца зга-даць артыкул 10 Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, дзе гаворыцца, што Беларуская ССР ставіць мэтай зрабіць сваю тэрыторыю бязъядзернай зонай, а рэспубліку нейтральнай дзяржа-вой.

Скажу на заканчэнне, я глыбо-ка ўпэўнены, што ў рэшце рэшт здаровы сэнс пераможа чыесці амбіцыі, бо нам ўсім жыць разам на гэтай зямлі, дыхаць адным па-ветрам, купацца ў адной рацэ.

Сябра маладёжнага экалагіч-нага руху «Белая Русь»

ГОМАН

Беларуская газэта

Нумар падрыхтаваны коштам пра-цы А. Бобрыка, В. Маліноўскага, І. Куталоўскага.

Выдавец і рэдактар А. Чугуеў.

Выходзіць раз на месяц.

Адрес для карэспандэнцыі:
вул. Інтэрнаціональная, 41-41,

Бабруйск, Беларусь, тэл. 2-53-35.
Надрукавана ў Бабруйскай узб.

друкарні імя Непагодзіна.

Наклад 999 асобнікаў. Зак. 4722.

Г С М А Н